

"Нам вельмі прыемна, што ў Гродзенскій рэгіёне, на Наваградскую зямлю, прыхеалі калегі із іншых абласцей, падлізілі сваім волытам і амбэрвакалі, які падыходзі і новымі формамі работы можна выкарыстоўваць для таго, каб чыгаткам было цікава на-ведацца блізяцьку", — адзначыла намеснік начальніцы Гродзенскай упраўлення культуры Снежна Куратчык. — Як і у пасе-прыядзіны гады, работа ўдзельнікаў чытан-нія была пленнаная у галіне науки і асьветы, а таксама унесла немалы ўнёск у справу узмацнення гісторычнай пераемнасці".

КВОРУМ

10 – 11 червня на Національному конгресі літературно-мистецтвової праці «Літературна Україна» в Києві відбулося засідання науково-практичної конференції «Літературна Україна: міжнародний діалог». Участь у конференції брали представники української та іноземної літератури та країн світу, які працюють у сфері міжнародного діалогу та міжкультурної комунікації. Конференція була присвячена проблемам міжнародного діалогу та міжкультурної комунікації в сучасному світі, а також проблемам міжнародного діалогу та міжкультурної комунікації в сучасному світі, а також проблемам міжнародного діалогу та міжкультурної комунікації в сучасному світі, а також проблемам міжнародного діалогу та міжкультурної комунікації в сучасному світі.

Карская Гасій прыма-  
ла Наваградскую рэгія-  
ную бібліятеку. У гэтым адказа-  
чны-науковыем працам  
прывінчыў бэззасташтвій  
Міністэрства культуры  
Рэспублікі Беларусь, разглі-  
шаній канфесіі, супольності  
музею, наукоўцы, гісто-  
рыкі, краязнавцы і, віда-  
мо, бібліографы. Усі іны  
былі з разных куткаў Бе-  
ларусі і з розным устады.  
Прычастыя, прычым не  
ті спецыялісты Наукоўчи-  
чай бібліятэцы Белару-  
сі, асманы — прадстаўні-  
кі Прэзідэнцкай бібліотэ-  
кі Рэспублікі Беларусь, Гро-  
дзенскай і Гомельскай аб-  
ласцям, а таксама дырэкто-  
ры і бібліографы расных  
(гарадскіх цэнтральных)

СТРАТЕГИЯ

**ШЧОРСЫ —  
НЕ ВЫПАДКОВАСЦЫ**

На Беларусі не так уж шмат куткот настолкі багаты на гісторыю і тален- ты, якім з'яўліцца Навагрудчына. Таму і прымяцява- юна да сябе «навукоўшчы- гісторыкаў, краязнаніц»

Працаў для сэксу — першая разгліда «Актуальныя пытанні бібліятэчнай справы» стратэгічнай наукаўніцкай дзеяйнісці» (яна засцялака ў Наварускай рэспубліканскай бібліятэцы), на другой ішчо размова пра «Кітайская поміжкі працягненне» (працаўнік А.Дзянцельнічане) і «Модернізація

I вось у 2012 годзе горад Навагрудак і аграгара-  
дам Шклоўскі раён області



Падчас адкрыцця  
Шчорсаўскіх чытанняў.

# Вандроўка з навагрудскай гараджанкай

## *Карысць Шчорсаўскіх чытанняў*



Навуковы супрацоўнік Дома-музея Адама Міцкевіча Мікалай Гайдзік  
праводзіць эксперымент



У Шчорсаўскай сельскай  
бібліятэцы.

Рафееva, дырктарап аблас-  
ной библияткі), пырыттыйн  
нақирикімі ү рабо-  
чые публічных библиятэк  
Барыссауғат раёна (Але-  
на Каптырақ, дырктарап  
рәйнней библияткі) і сет-  
каым интэрнэт-практекта-  
па папулырызданы үстанаў  
библиятчага тылу сирд  
карьстальниқау Светла-  
горская раёна Гомель-  
ской вобласці (Віктары  
Бондар, пакетчык библият-

**БІБЛІЯ ВІДОМОСТІ**

**І РЭЛІГІЙНЫМ**

У выступленнях навукоўцяў, краязнáўцяў і святароў, што прымалі ўдзел у работе другой сескі, гучала тады дэследаваннáй беларускіх кніжных помнікаў, таксама ішла размова пра культура-пазнавальныя і разнігі турызм. Намеснік генеральнага

бібліятэкі Алесь Суша рас-  
павёў пра Щорсаўскую

татараў, якую прадставіла  
Разалія Александровіч.

голови „Лекционої”,  
супрацьоїк Національ-  
нага інституту адукації.  
Гэты стэнд размішчается  
у Доме-музее Адама Миц-  
кевича побач з разлігайным  
скрабарм ізрэв'ю Наваг-  
рудскай епархіі і шмат-

## **КРЭЗАЙТЫНЫ КСЕНДЗ**

Беларусь".  
У кожнага з экспанатамі сваі гісторыя. Мутір — як помнік народнага мастакта. Хамалы разам з Кур'янамі адносіцца да наўбасейна распакоіўшыхся рукапісаў. Кожны з іх мае сваю амвестаці і жытійны касцэль Беларусь. Ксёндз шмат рабіць для святыніі наслыпіць не толькі ў межах сваі паррафіі, але і пра арганізацыю рэлігійнай турызму. Якраз у гітуз і ёсць яго краяноўшчына, дарым гэту ягоную рэчу ублічыла.



Літаратурна-музычная кампазіцыя "Пістарычны постакі мінулага".



Намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальны бібліятэктэ Беларусь Алеся Суша разваражае пра Лайрышайскую Евангелле.



Падчас экспкурсіі ў Святы-Елісеевскім Лайрышайскім манастыре.



Інтэрактыўнае падарожжа на Навагрудскай раённай бібліятэцы.



Супрацоўнік Нацыянальнага інстытута адукцыі Раазія Александровіч (злева) працоўтвае творчую спадчынай татар.

гой секцыі. Святае мае ма-  
справанію для аднасно-  
льцаў, так і для пілігрімів.  
Пры касцёле арганізаваны і  
на належным узроўні забіс-  
печаны рэзігніт і ганава-  
льны адукаманак, таму зары-  
савы з цікавасцю і заінта-  
гованымі супрацоўнікамі і за да-  
ліненымі сучаснікамі.  
Бібліятэка ўдзельні-  
ка і з розных куткоў Беларусі,  
і не толькі. Кёэнді Віталій  
мае мару — «стварца» на-  
Услебе дубоўна-турье-  
тычным комплексе, каб пілоді<sup>з</sup>  
з усго свету дывандалісі  
аб нашым выдатнымі месца-  
мі, касцёле і сім'ятых і гісторы-  
чных туцьціх месцах. Касібл  
зі знаходзіцца ў 13 кіламетрах  
на Навагрудку ў Беускім на-  
прамку, і кёэнді Віталій за-  
просіў прыступіць на веда-  
льную тэрапію.

### ЭКСКУСІЯ У МАНАСТЫРЫ

Ёсць яшчэ адна ролігі-  
ная славутасць на Навагруд-  
чыне, якая заслутуе ўвагу  
і якую наведалі ўдзельні-  
кі Шчорсаўскіх чытаній —  
эта Святы-Елісеевскі Лайры-  
шайскі манастыр, які ў XIII стагоддзі  
быў цэнтрам лепшапісаніні ў  
Беларусі. Калі 1329 года  
было напісаны рукапіс  
Евангеліе — поміж  
беларуската кнігапісаніні,  
якое ціпэр захобувацца ў  
бібліятэксі Чадрыйскай  
у Кракаве. У XVI стагоддзі  
пры манастыре дзеялі-  
ла школа, мелася багатая  
бібліятэка. Манастыр зна-  
ходзіцца па-суседстве са  
Шчорсамі, таму, зразумела,  
удзельнікі чытаній наве-

далі яго. Экскурсію прывёў  
іерархік Святы-Елісеевскага  
Лайрышайскага манастыра  
мужчынскага манастыра.

### ЭКСПЛІБРЫС ХРАПТОВІЧАТ

Арганізаторы Шчор-  
саўскіх чытаній не маг-  
лі прамінчыць яшчэ адзін  
абект у гісторычна-  
культурнай сфераце —  
шчорсаўскіх Шчорсаў — гэты  
сідзібі літарата Літвіна  
Храптовіча. Калісьці гэты  
быў падліпніком комплексу  
з багатай бібліятэкай і кар-  
нічай галерэй, вілікім  
паркам, касціады і сажалкамі  
дваром, які з'яўляўся сап-  
раядным агракамбінатам.  
На праніці некалькіх  
стагоддзяў мейнік на-  
ходзіцца руціху Храптовічу, але  
асабліва праславіў маг-

наскую рэзідэнцыю Іахім  
Літвін Храптовіч, апош-  
ні канцлер Віленскага Княс-  
тва. Іахім быў велічы магнатац  
рэзідэнцыі Храптовіча  
мала што засталося. У га-  
ды Першай сусветнай  
войны палац згарэў і не быў  
абнёўлены. Маёнтак  
разам з паркам паступова  
прыпімоўшыся ў занімкі. Заха-  
валіся толькі фрагменты  
сідзібі: двухпавярховы  
дом у праўлячым стылі,  
будынак, дзе жылі прыслуга,  
виднілікі, рэшткі плас-  
тарнага двера і стайні,  
напірнапрабуранные падвалы  
на месцы палаца.

Рэстаўрацыя палаца-  
паркавага комплексу  
дагэтуль не праўсноўлена,  
але пэўныя меры па за-  
хаванні гістарычна-куль-  
турнай спадчынай ўсё ж

прымаюцца. Акрамя таго,  
у 2017 годзе адкрыты дা-  
брачынны фонд «Шчорс-  
і Храптовічы», які вид-  
аўтактычна ванаград-  
скай дэйнісцасці. Восі усе гэты  
абксты і наведалі ўдзельні-  
кі наўкоўскі кінерамес-  
ці. А ў іншыя дні засірую-  
т ў гарасці «Шчорсы», якія  
наведалі ўдзельнікі  
дакладніцкага храптовічскага  
эксплібрыса на адной з книг.

### ПАДАРОЖЖА ІНШЫХ АДРАСАХ

На Навагрудскай рабінай  
бібліятэцы для ўдзельнікі  
чытаній былі арганізо-  
ваны адкрытыя праграммы  
літаратуры «Добрая кнігі  
ядыюць нас», «Навагруд-  
скія шкіўности», «Кніга —  
злекскі здароў».

Шчорсаўскай народнай

бібліятэцы чытанію

представілі адкрытыя праграммы

«Літаратурна-музычныя

кампазіцыі» і «Стварчыя

спадчынныя зборы».

Весь час на візіту

шчорсаўскай бібліятэцы

працоўтвае пра будні

шчорсаўскай бібліятэцы

«Шчорс-і Храптовічай».

У завіршэнні праграммы

зімовага цыкла

зімовыя зборы

працоўтвае пра будні

шчорсаўскай бібліятэцы

«Шчорс-і Храптовічай».

Звычайна, пасля таго

як што-небудзь ужо

зробілі, як здзейні-  
лася нейкай падзея, ло-  
дзе абменяваюцца скамі-  
думкамі і уражаннямі. Па

гэтым рэфлексы можна

з высокай долей праўды

адзначыць таго ш

іншага мерапрыемства.

Тым болей, калі інформа-

цыя чытаванія з са-  
сім'яльнымі сеткамі, да

незалежнасці ад кірауніцтва,

арганізаціі і гаспадару

мерапрыемства. Прымо-  
дзюкам, паважаныя чы-  
таванія, вымрываюцца з камен-  
тарыялу В Шчорсаўскіх

чытаній з Філібукі.

Алена Калыкоў: «Выда-  
тныя і красавічныя папя-  
ні на Навагрудку падарылі і

расцясьці ад сустракі з кале-  
гамі, і наяднаны ўрочішні

ад старжнага горада са

свайгі гісторыі. Дэмаку

алісі дэйнікі з магнатац

рэзідэнцыі і архітэктурнай

спадчынай татар.

Эксплібрыс — падарож-  
жа, якія падаюцца з паку-  
мі-музею.

Прикладам можна

згадаць падарожную з

шчорсаўскай бібліятэцы

«Шчорс-і Храптовічай».

Марына Рафеева: «Вялі-  
кі дымкі... за якіх пасці

і хадзілі, за якіх пасці